

мітэт адначасна заяўляе свой пратэст праці паступаньня бадай усие польскія прэсы, якая з съведамай зласьлівасцій падае ў алярмуюча-сэнсацийнай форме

Рэзалюцыя Глоукае Управы Т-ва Беларускіх Школяў у Вільні.

Ад самага пачатку шырайшася працы Таварыства на правінцыі — пры арганізацыі міесцовых гурткоў, акруговых упраў, прыватных школ, народных дамоў і г. д.—міесцовая ўлада выявіла рэзка варожыя адноўнікі да ўсіх нашых культурных начынаньняў.

У сучасны момант, калі пачаліся масавыя арышты сярод беларускіх палітычных дзеячоў і паслоў Сойму, тылькі улады на мясцо распачалі адкрыты паход праці самае наше арганізацыі, якія глядзячы на тое, што дзеяльнасць яе абліжаўвалася выключна працай над школьнай і пазашкольной асьве-тай сярод беларускіх люднасці па ёўсках і местах Заходняе Беларусі. Гэтак заарыштаваны старшыня і сэкретар Галоўнае Управы Т-ва, грамадзянин Астроўскі і Шваркевіч, араблены вобыскі ў памяшчанні Галоўнае Управы і трох гурткоў Т-ва ў Вільні (Цэнтральная, Новасівецкая і Сынішская), разгромлены Акруговая Управа Т-ва ў Наваградку, пры чым падзаўлены свабоды галоўная працаўнікі яе, двойчы ператрасена Акруговая Управа ў Горадні, пры чым былі часова заарыштаваны старшыня і сэкретар Управы, арыштаваны паўнамоцтвік Т-ва ў Косаве, Ян Падражанец, зроблены вобыскі ў міесцовых гурткоў Т-ва ў Казянах, Браслаўскага пав., і інш. — усе бяз нікіх вынікаў. У-ва ўсіх гэтых працах Галоўнае Управа Т-ва бачыць выразнае імкненне органаў улады спыніць культурна-асьветную працу Т-ва і разбіць самую арганізацыю Т-ва.

Горача пратэстуючы праці ўсіх вышэй-наведанага, Галоўная Управа адначасна пратэстуе праці недапусцімага паступаньня польскіх прэсы, якая свае бяспрыкладнай брахній ад дзеяльнасці беларускіх грамадзянскіх установ і ўсім паважаным дзеячоў будзе агульнае абурэнне і робіць немагчымым мірнае сужыцьце беларускага грамадзянства з польскім.

Вільня, 19. I. 1927.

Відз Старшыні:

(— А. Уласаў, сэватар.

За Секретара: Г. Шырма.

ілжывыя ведамасці аб няістнучых до-казах віны заарыштаваных паслоў і дзея-чоў беларускіх — перад заканчэннем су-довага съездства.

Пратэст

Віленскага Цэнтральнага Гуртка Т-ва Беларускіх Школяў.

Віленскі Цэнтральны Гуртак Т-ва Беларускіх Школяў на наўзначеным паседжанні 20-га студзеня 1927 г. абгаварыў справу апошніх арышты сярод беларускага грамадзянства і пад-вядзеніе польскіх прэсы з прычыны гэтага.

Прымаючы пад увагу:

а) Што заарыштаваным культурных дзея-чоў нанесены страшны ўдар разыўцію беларускага культурнага жыцця пад Польшчай;

б) Што заарыштаваным паслоў беларускі народ у межах Польскай Рэспублікі сваіх на-туральных абаронцаў і ў справах культурных, што мік заарыштаваным пасламі знаходзящаі навы-бітнейшыя культурныя дзеячы;

в) Што масавымі арыштымі ў Вільні і на правінцыі страшана старшызана ўсё насле-ненне Зах. Беларусі і тым паралізованы яго імкнені ю атрыманыя роднай школы і да разыўція іншых культурных асродкаў,

Віленскі Цэнтральны Гуртак Т-ва Беларускіх Школяў бачыць ува ўсім гэтым съядомы і състматэрчы паход Ураду праці беларускага руху ў цэлым і масавага імкненія беларускага народу да тэатральнай і разыўціць сваі культурныя пакод, заканчваючы състому ўціку беларускага народу падзяліні Урадамі Рэспублікі, якія пакінулі ў спадак, як нажарт, адзінную ўрадную беларускую пачатковую школу на цэлую Рэспубліку, паход — не астаноўлены навет перад памяшаным Канстытуцыі. Тому Гуртак праці гэтага самым рашчым способам.

Разам з тым Гуртак з абурэннем пратэстуе праці съядоме маны польскіх прэсы, якая з прычыны разгрому беларускага руху выражае свой антызянь з запа-неннем пітэральна цэлыя стронак жыўнага брахнія і чарненіем заарыштаваных і ўсіх беларускага руху.

Алкідоючы з агідай напады гэтай прэсы, ганьбячай перадусім яе самую і прырываючай да прашты праўры мік польскім і беларускім грамадзянствам — Гуртак выказаў сваі наймачнейшыя перакананні ў чыстаці і праўдзе справы, ахвярамі за якую стапіся заарыштаваныя, і сваю нязломную веру ў канечную перамогу ідэалу беларускага народа.

Аналагічны па сутнасці пратэст вынесены Новасівецкім Гуртком Т-ва ў Вільні.

Пратэсты праці фашистыскай прэсы.

Подлесьць фашыстыскай прэсы.

Фашыстыскія "Слово", якое было першым застрэльшчыкам у інтрызе праці беларускіх культурна-асьветных і эканамічных арганізацій, бачучы, што з раздзельніх ілжывых закідаў гэтым арганізацыямі нічога не выходзе, кінулася на новых нягодныя штуки. Аблішы грахі заарыштаваных паслоў, пазаўленых магчымасці пакараніць на-годных брахуну, — "Слово" зрабіла чиста бандыцкі напад на ведамага і агульна-пава-жанага на толькі сярод беларускага, але і сярод чэснай часткі польскага грамадзянства грам. Радаслава Астроўскага, кіраўніка беларускіх культурна-асьветных і эканамічных установ.

Бандыты з "Слова" бясчэльніна закідаючы грам. Астроўскому нейкі "крымінал", да якога той быдзім то "прывядзяўся", учынены ў Амерыканскім Камітэце Помочы Дзецям, — хадзіцца ад гэтага апошніх грам. Астроўскі мае на пісьме падзяку за яго карысную і чесную працу тамака. Адначасна фашыстыскія пісакі асмейліліся закінуць грам. Астроўскому на меншы бруд: быдзім хату ў Калеўні пад Вільнем, дзе ён живе з сям'ёй, пабудавана за праши заарыштаваныя грам. Астроўскага "шпіёнам", які стварыў быдзім-то "шпіёнскую арганізацыю" з вучняў 7 і 8 клясы Віленскага Беларускага Гімназіі.

Мы востра кляімі гэты паступак фашистыскай газэты, бяспрыкладны нават у нашыя часы "маральнае санцыі".

Беларускі грамадзянствам з абурэннем і агідай сустрэла гэты напад на безбаронна-га чалавека. Ніжэй пададзены голас беларускага вучыцельства — ў абарону свайго тавары-ша і дырэктора, а такжэ бадзькоў вучняў, якія ўзгадаўваюцца ў Біл. Бел. Гімназіі пад кіраўніцтвам грам. Астроўскага.

Съедам за "Словам" зрабіў напад на другога культурнага дзеяча областкі "Дзен. Віл.". Орган Обства піша, быццам съяўщ. Коўш, сябра Кансісторыі і галоўны бухгалтер Бел. Каап. Банку, "арганізоўваў бальшавіцкія банды на Ураде" і прыехаў з Полацкім, якія, якімі съяўчыліся сярод беларускіх съяўщ. Коўш працаваў у 1919

і 1920 г. г. у Славянску і Майкопе ў аддзеле Дзяржаўнага Банку пры Дзеніцкім урадзе, у 1921 г., перебраўся ў Польшчу і да 1926 г. жыў у Ваўкавіскім павеце, працу-ючы, як прыходзікі съяўшчынікі у с. Дзят-ловічы. У леташнім годзе перебраўся ў Вільні.

Рэзалюцыя Педагагічнай Рады
Віленскага Беларускага Гімназіі.

18-га студзеня 1927 г. Педагагічнай Рады Віленскага Беларускага Гімназіі на сваім засяданні, абліяўшыся думкамі па поваду арышта дырэктора Бел. Гімназіі Астроўскага, пастаравіла прынайць наступную рэзалюцыю: Працуючы з дыректарам Астроўскім на працягу больш як трох гадоў і ведаючы яго дзеялістага як з маральна-так і палітычнага боку, рашуча пратэстуем праці шырэння ў польскай прэсе заведама ілжывых і супаречных з праўдай вестак аб нашым арыштаваным дырэктору, якому загадзіў выносіцца прысуд. Таксама пратэстуем праці траўлі на-швучні, якім закідаючы нязадаваныя пра-стукі. У ваўсім гэтым ня можна ні відзець пляновага разбурэння нашай культурна-асьветнай установы — гімназіі. Беларускія Гімназіі ў Вільні на працягу 8 гадоў свайго існавання ні відзела людзкіх адносін да сябе, як з боку польскіх кіруючых сфер, так і польскага грамадзянства, увесе час розных спосабамі мела перашкоды ў сваіх працах. Прыкладам гэтых перашкод можа служыць старшыня ў прошлым годзе абліяўшыся гімназію ў камуністычнай пропагандзе, замішчаў гімназію ў справу з падкладенным пад царкву Св.-Троіцы дзінамітам, катаўшыя нашых вучняў (Яніль, Саковіч) нарашчы бешчаныне арыштаванага нашага дырэктора ў польскіх газетах.

"Наша Справа", адзінай ў Заходнім Беларусі беларускай газэты, якая стаіць у абароне інтарэсаў працоўнага сялянства і рабочых.

Кожны съядомы беларус павінен чытаць, распаўсюджываць, выпісываць і дапамагаць сваім газэцам.

Рэзалюцыя агульнага сходу бацькоў.

Агульны сход бацькоў і апякуноў пры Віленскай Беларускай гімназіі, даведаўшыся аб арышце дырэктора Беларускай Гімназіі Р. Астроўскага і з нягодным чарненім газэты "Slowo" № 13 добраў славы яго і вучняў гімназіі, на агульным сходзе сваім 20 студзеня 1927 году аднагалосна пастараві.

1) Выразіць свой рашучы пратэст праці беспладстваў, паводле глубокага перакана-ння ўсіх бацькоў, закідаў, унікаючых годнасць дырэктора Астроўскага, зъмешчаныя ў польскай прэсе асабліва ў газэце "Slowo".

2) Выразіць свой рашучы пратэст праці беспладстваў, паводле глубокага перакана-ння ўсіх бацькоў, закідаў, унікаючых годнасць дырэктора Астроўскага, зъмешчаныя ў польскай прэсе асабліва ў газэце "Slowo".

Агульны сход бацькоў і апякуноў пры Віленскай Беларускай Гімназіі, даведаўшыся аб аришце дырэктора Беларускай Гімназіі Р. Астроўскага і з нягодным чарненім газэты "Slowo" № 13 добраў славы яго і вучняў гімназіі, на агульным сходзе сваім 20 студзеня 1927 году аднагалосна пастараві.

1) Выразіць свой рашучы пратэст праці беспладстваў, паводле глубокага перекана-ння ўсіх бацькоў, закідаў, унікаючих годнасць дырэктора Астроўскага, зъмешчаныя ў польскай прэсе асабліва ў газэце "Slowo".

2) Выразіць свой рашучы пратэст праці беспладстваў, паводле глубокага перекана-ння ўсіх бацькоў, закідаў, унікаючих годнасць дырэктора Астроўскага, зъмешчаныя ў польскай прэсе асабліва ў газэце "Slowo".

Агульны сход бацькоў і апякуноў пры Віленскай Беларускай Гімназіі, даведаўшыся аб аришце дырэктора Беларускай Гімназіі Р. Астроўскага і з нягодным чарненім газэты "Slowo" № 13 добраў славы яго і вучняў гімназіі, на агульным сходзе сваім 20 студзеня 1927 году аднагалосна пастараві.

1) Выразіць свой рашучы пратэст праці беспладстваў, паводле глубокага перекана-ння ўсіх бацькоў, закідаў, унікаючих годнасць дырэктора Астроўскага, зъмешчаныя ў польскай прэсе асабліва ў газэце "Slowo".

2) Выразіць свой рашучы пратэст праці беспладстваў, паводле глубокага перекана-ння ўсіх бацькоў, закідаў, унікаючих годнасць дырэктора Астроўскага, зъмешчаныя ў польскай прэсе асабліва ў газэце "Slowo".

Агульны сход бацькоў і апякуноў пры Віленскай Беларускай Гімназіі, даведаўшыся аб аришце дырэктора Беларускай Гімназіі Р. Астроўскага і з нягодным чарненім газэты "Slowo" № 13 добраў славы яго і вучняў гімназіі, на агульным сходзе сваім 20 студзеня 1927 году аднагалосна пастараві.

1) Выразіць свой рашучы пратэст праці беспладстваў, паводле глубокага перекана-ння ўсіх бацькоў, закідаў, унікаючих годнасць дырэктора Астроўскага, зъмешчаныя ў польскай прэсе асабліва ў газэце "Slowo".

2) Выразіць свой рашучы пратэст праці беспладстваў, паводле глубокага перекана-ння ўсіх бацькоў, закідаў, унікаючих годнасць дырэктора Астроўскага, зъмешчаныя ў польскай прэсе асабліва ў газэце "Slowo".

Агульны сход бацькоў і апякуноў пры Віленскай Беларускай Гімназіі, даведаўшыся аб аришце дырэктора Беларускай Гімназіі Р. Астроўскага і з нягодным чарненім газэты "Slowo" № 13 добраў славы яго і вучняў гімназіі, на агульным сходзе сваім 20 студзеня 1927 году аднагалосна пастараві.

1) Выразіць свой рашучы пратэст праці беспладстваў, паводле глубокага перекана-ння ўсіх бацькоў, закідаў, унікаючих годнасць дырэктора А

Захад і ССРР.

На камфэрэнцы камуністычнае парты ў Маскве выступіў з цікаўным дакладам аб міжнародным палажэнні Бухары.

Нямеччына перажывае ў сваій палітыцы важны момант. Пасля Варсальскага міру Нямеччына была панявленым краем, і камуністычнае парты малі падтрымліваць нямецкую палітыку, на глядзячы на яе буржуазныя характеристы. Тады быль магчымасць нацыянальна-вызваленчай вайны нямецкага народу проішло савойнікау. Нямеччына была асадобленая, і яе баракба ў мялі ніякага імперіялістичнага характеру.

Цяпер палажэнне Нямеччыны значна змянілася. Цяпер Нямеччына ўжо не зъўплюеца "прадметам" чужой палітыкі, але разшучы да мнона вядзе сюю ўласную. Цяпер Нямеччына ўжо зварачаецца да заходніх буржуазных дзяржаў, да якіх папіхае ўзрост яе прымесловасці. Яна хоча заняла ў кацярце вялікіх буржуазных дзяржаў Захаду сваі мейсца. У выніку гэтага яна пачынае—адварачывацца ад усходу. Але, з другога боку, Нямеччына душыца ў сваіх цесных межах, яе прымесловасць требуе новых рынакаў. Дзеля гэтага яна на рве сваіх сувязяў з ССРР. Палітыка яе адносна да Рады астаецца мірана.

Наадварт, — Англія арганізуе вайну проі ССРР. Існую ўжо рад трактатаў, скіраваных проі ССРР. За гэтымі трактатамі стаіць Англія. Пропрадавымі зъўляюцца умовы: румынска-італіянская, польска-румынская, француска-румынская, польска-чэхаславацкая, польска-югаслаўская і рад умоваў з балтыкімі дзяякамі. Пераварот на Літве так сама трэба прыпісаць Англіі. Цяпер ужо высветлілася, што значную ролю ў ім адыграла і Нямеччына. Яна баялася, што без яе ўчасты пераварот прыме польскі харарактар, дык умішаўшыся ў свой час, забіячэчыла сваі інтарэсы ў Літве. Тую-ж акцыю

проі Радаў Англія разьвівае і ў Пэрсіі ды ў Афганістане.

На ўсё гэта ўрад ССРР павінен адказываць напружанай контраакцыяй. Галоўная баражба павінна вясціца, аразумела, проі галоўнага ворага. Яго трэба біць ды паралізаваць — яи толькі ў Кітаі, але і па ўсіх яго калёніях на Ціхім акіяне, асабліва ў Сінгапуре (дзе Англія будзе цяпер — вялікую марску падставу для свайго веенчага флоту, які адгэтуль мае камандавацца на гэтых акіявах, пагражачы Японіі ды баронечы англійскія домініі, а перадусім — Індію з усходу — ад Японіі да Амерыкі... Рэд.). У-за усей Эўропе ѹдзе марсальная вайна проі радавага ўраду. Адэней з праяваў гэтага вайны былі развалены або транспартныя радавыя гранаты. Умовы сваіх у завадам Юнкерса радавы ўрад не адпраеда: ССРР не можа астапіца безбаронным пасярод акружальных ворагаў, дык і далей будзе заключаць подобныя умовы. У проірадавымі лагеры наагул — значнае ажыўленне. Падрхтоўваючыя і розныя ўнутраныя паўстанні, якія павінны выбухнуць адначасна з выступлением проі ССРР з боку Польшчы ці Румыніі.

Продзі ўсаго гэтага Радаў павінны быць гатовы.

Пасля дакладу Бухарына была прынята дзяўжыщая развалюцыя. Развалюцыя сцьвярджае, што сусьветная развалюцыя развязанаеца цяпер зложнымі шляхамі. У Эўропе яна выражаецца ў завастрыні клясавай баражбы (у выніку прымесловага кризісу ды безрабоцьі), у баражбе англійскіх вуглякоў, па-за Эўропой развалюцыя прымае форму паўстанчыку проі імперыялістичных вайдыроў калёній і паў калёній: у Кітаі, ў галіндзкіх калёніях. На гэтых паўстанніх павінна быць скіравана ўвага міжнародавага пралетарыяту, які павінен сачыць за кожным крокам сусьветнага імперыализму, варожата да радавай улады. Апошняя ж павінна скіраваць сваі высілкі на ўкрайненне чырво-най арміі і на справу абароны Радавага Саюзу.

мала: наагул больш ад'емных разультатаў у перавароце і працы ўраду, як дадатных. У галіне гаспадарчай урад амаль нічога не зрабіў для ўспелення краёвай прадукцыі, ані для атрымання на загранічнай пазыкі; наадварт мae — выкананыем "супяречнай з яшыцем" зямельнай реформы — зусім падкапаць гэты краяды. Яна выказаў урад Пілсудскага някай творчасці і ў галіне палочай спрыя — палітычнай перафармовы Польшчу (чытай: не зрабіў яшыці — манархіі... Рэд.), дзеля якой, здавалася, рабіўся пераварот. Гэтая недаробленая будара Польшчы мае яшчэ пагоршынца — новым законам аб самаўладзе ды стаірм законам выбарным, якія ня толькі зруйнуюць гаспадарку на мясцох (бліскучую, відаць, цяпер...), але і — "падарувуць грунтуюна польскасць на Красах Усходніх".

З гэтых ўсіх малых дадатных вынікаў перавароту выліплюе вялікай небясьпека — няпэўнасць заўтрашняга дня".

Каб заўтрашні дзень зрабіць пэўным, абларнікі разліца марш. Пілсудскому — вясці разшучую "эдаровую гаспадарчую палітыку" — (на карысць абларнікі і прымеслоўца — Рэд.), а ў палітычнай галіне — "стварыць новы дзяржаўны пад", аблёрты на — новым выбарным законе.

3) Найбліш цікаўны пастановы датычыць міжнароднае становішча Польшчы: п. Стронскі наўпілесі ў Сойме спрыцяліст — па гэтай часці.

Партыя сцвярджае, што пасля ўрада ў праіных падставы польскіх граніц пачаўся ўжо зусім выразна — разнучы разныя напор на іх — палітычныя і збройныя. Немцы, укаўшы ўсіх ў ССРР і Літве, пачалі веенчы падрыхтоўку на польскай граніцы, адначасна высыніўши справу перагляду гэтай граніцы — на першую чаргу палітычнага дня ўсходніх палітыкі. Польская дзяржава стаіць тэар у твар — перад задачай абароны наўпілесі сваіх тэрыторый.

4) У канцы партыя заклікае да абл'яднання ўсе ўмераныя польскія партыі, злаеща, — на вакол Абозу Вялікай Польшчы Дмоўскага.

"Галоўная Рада Направы Зямельнага Ладу".

У апошнім нумары "Дзенініка Законаў" опублікавана распараджэнне п. прэзыдента — аб стварэнні новай установы, "Галоўная Рада Направы Зямельнага Ладу". Адначасна маюцца адчыніцца і ваяводзкія рады такога ж зместу. Гэтая Рады маюцца быць дарадчымі установамі пры міністры зямельных реформаў. Гэтая Рады вельмі напамінаюць славуны "земле-устроительныя комісіі" в часы Сталініна, якія таксама мелі заданьнем неяк чым больш няшысна для земляўласнікаў — абл'ісці замельную реформу. Но ж здавалася, — чаго п. міністру ў кім "радзіца" — які б быў, але ясны закон аб зямельнай реформе быў; калі дрэнны бысьць Сойм, які можа яго зўяніц; дык — выконайваць закон, дык ўсё...

Намуністычная мястовая рада.

У месец Прушкове, пад Варшавай, на выбарах радных перамога аказалася на стаірне камуністы. Камуністы атрымалі 11 мандату, хадэкі — 8, пепэзэсаці — усаго толькі 4.

Пры такіх правах вельмі сумліўнай зъўляеца баражба міністра Міштовіча з камуністамі... сарод беларусаў!

Заграніцай.

Яшчэ ў справе магчымага паразумення між Польшчай і ССРР.

"Ус. Агенцтва" ізноў наказуе з Москвы:

"Новы польскі пасол Паткі прыняў тутака дзял-

гаспадарчага купецтва, якія прасілі аб

розных палёгках на тарговых зносінах між Польшчай і Радамі. Гэта збудзіла ў тутайшых ганд-

цаў падзейніцтваў.

Усаго гэта падае голас.

Усходняя Прусія падае голас, каб быць

чутно абы у Парыжы.

З пачыніўшыя наимецкіх афіцэраў ад-

буміся ў Кенігсбергу пад мітынгах, якія

прывялі рэвалюцыю, заклікаючы наимецкі

урад — да энглічнай абароны ўсходніх грані-

цаў Нямеччыны, а ў першую чаргу — рашу-

ча адкінуць дамаганыя Рады Паслоў аб

зъўлікілаваніі краядыці ў Усходзе.

Гэткія развалюцыі ды пэтыцыі скіраваны

да наимецкага ўраду з боку цэлага раду на-

цыянастычных і іншых арганізацій Ус-

ходнай Прусіі. Апрача таго 22 арганізацій —

палітычных і веенчагі — у краі выдалі адозву,

у якія рашуча вымагаюць ад ураду — заха-

ванія ў наўпілесі ісцівуючага абарончага пасу

на Усходзе — ад нападу з боку Польшчы.

Усаго гэта падае голас.

Усходняя Прусія падае голас, каб быць

чутно абы у Парыжы.

З пачыніўшыя наимецкіх афіцэраў ад-

буміся ў Кенігсбергу пад мітынгах, якія

прывялі рэвалюцыю, заклікаючы наимецкі

урад — да энглічнай абароны ўсходніх грані-

цаў Нямеччыны, а ў першую чаргу — рашу-

ча адкінуць дамаганыя Рады Паслоў об

зъўлікілаваніі краядыці ў Усходзе.

Гэткія развалюцыі ды пэтыцыі скіраваны

да наимецкага ўраду з боку цэлага раду на-

цыянастычных і іншых арганізацій Ус-

ходнай Прусіі. Апрача таго 22 арганізацій —

палітычных і веенчагі — у краі выдалі адозву,

у якія рашуча вымагаюць ад ураду — заха-

ванія ў наўпілесі ісцівуючага абарончага пасу

на Усходзе — ад нападу з боку Польшчы.

Усаго гэта падае голас.

Усходняя Прусія падае голас, каб быць

чутно абы у Парыжы.

З пачыніўшыя наимецкіх афіцэраў ад-

буміся ў Кенігсбергу пад мітынгах, якія

прывялі рэвалюцыю, заклікаючы наимецкі

урад — да энглічнай абароны ўсходніх грані-

цаў Нямеччыны, а ў першую чаргу — рашу-

ча адкінуць дамаганыя Рады Паслоў об

зъўлікілаваніі краядыці ў Усходзе.

Гэткія развалюцыі ды пэтыцыі скіраваны

да наимецкага ўраду з боку цэлага раду на-

цыянастычных і іншых арганізацій Ус-

ходнай Прусіі. Апрача таго 22 арганізацій —

палітычных і веенчагі — у краі выдалі адозву,

у якія рашуча вымагаюць ад ураду — заха-

ванія ў наўпілесі ісцівуючага абарончага пасу

на Усходзе — ад нападу з боку Польшчы.

Усаго гэта падае голас.

Усходняя Прусія падае голас, каб быць

чутно абы у Парыжы.

З пачыніўшыя наимецкіх афіцэраў ад-

